


Хочаце зрабіць дах з Ондулина падобнай на луску?

Змест

- Падрыхтоўка да мантажу
- Раскрой ондулина і мантаж «Лускі дракона»
- Прыкладны расход матэрыялаў



Дахавыя матэрыялы Ондулин адкрываюць перад дызайнерамі і майстрамі шырокія магчымасці. Прадстаўленая каляровая гама і прастата апрацоўкі бітумных лістоў дазваляюць эксперыментавач з формай, ствараць аўтарскія праекты і гарманічна ўпісваць дом у навакольны ландшафт.

Дах - гэта важнейшы элемент сучаснай архітэктуры. Акрамя чыста ўтылітарнага прызначэння яна выконвае і дэкаратыўныя функцыі. Архітэктура дома часта схаваная густымі дрэвамі, таму дах гуляе ролю яго візітнай карткі.

Калі Вам трэба будзе ремонт даху, звярніце ўвагу на новы дызайн даху «Луска дракона». Гэтая дах нагадвае сюжэт з дзіцячых казак і выдатна глядзіцца ў асяроддзі пышняй зеляніны і снежных гурбаў. Узбройвайцеся электралоўбіком, запасцеся цярпеннем, і дызайнерская дах заваое сэрца суседзяў і гасцей Вашага дома.

Падрыхтоўка да мантажу

Распрацаваць дызайн і намалюеце эскіз даху на паперы або ў графічным рэдактары. Выканайце чарчэж ў маштабе і вырабіце ўсе памеры. Выберыце колеру для новага пакрыцця. Дахавыя матэрыялы Ондулин афарбоўваюцца ў зялёны, чырвоны, карычневы і шэры колеру. Вы можаце абраць аднатонную або кантраснай гама, спалучаючы чырвоны адценне з тэракотавых або, напрыклад, сланцавы з зялёным.

Звярніце ўвагу, мантаж даху ў стылі «Луска дракона» дапускаецца пры ухілах даху не менш за 15 градусаў. У якасці асновы выкарыстоўваецца суцэльная лачанне з вільгацятрывалай фанеры або арыентавана-стружковых пліт. Лісты лачання мантуюцца з зазорам 3 мм і старанна выраўноўваюцца па вышыні.

Раскрой ондулина і мантаж «Лускі дракона»

Элементы даху могуць мець любую форму, але ёсць некалькі абавязковых умоў: яны павінны мець цотная колькасць хваляў, быць сіметрычнымі адносна падоўжнай восі і перакрываць стык ніжэйшых лістоў.

Напрыклад:

- разрэжце ліст ондулина на 4 часткі;
- у кожнага элемента выдаліце па адной хвалі. Бакавы стык гонтай павінен абапірацца на лачанне, таму разрэз вырабляецца сапраўды па сярэдзіне жолабы;
- з ліста фанеры або оргалита зрабіце шаблон лускавінкі, накладзце яго на нарыхтоўку і электрычным лобзікам выканайце фігурны разрэз. Нажом, балгаркай або напільнікам выдаліце задзірыны і махры.

Першы шэраг мантуецца з прамых лістоў шырынёй 4 або 8 хваль. Лісты ўкладваюцца ўсутыч без бакавога нахлеста, выраўноўваюцца па шнуры і выстаўляецца карнізны навісь 3,5 гл.

Мантаж кожнага цотнага шэрагу пачынаецца з паловы ліста. Такім чынам верхнія элементы цалкам перакрываюць стыкі ў ніжележащем шэрагу.

Прыкладны расход матэрыялаў

Першы колер:

- колькасць лістоў - $Kл1 = Sкр. \times 0,67$
- колькасць цвікоў - $Kг1 = Sкр. \times 11,5$

Другі колер:

- колькасць лістоў - $Kл2 = Sкр. \times 0,67$
- колькасць цвікоў - $Kг2 = Sкр. \times 11,5$

дзе $Sкр.$ - плошча даху ў кв. метрах.

Колькасць шчыпцоў, канькоў і цвікоў для іх мантажу разлічваецца ў звычайным парадку.

Мантаж шчыпцоў, канькоў і афармленне прымыканняў выконваюцца ў адпаведнасці з інструкцыяй кампаніі «Ондулин».

Таксама аб незвычайных дахах, пакрытых Ондулином, чытайце нашу артыкул па гэтай спасылцы.